POSTAL ADDRESS & CONTACT DETAILS:

VISASMART TS LTD FALCON HOUSE, 19 DEER PARK ROAD WIMBLEDON, LONDON SW19 3UX PHONE: 02045139940

EMAIL: admin@visasmart.co.uk



BELARUS BUSINESS VISA APPLICATION PACK

Please supply this form, fully completed (typed or by hand), with all documents in the checklist below. Failure to provide any of the documents will result in a delay to your application. All forms must be printed and signed.

If you are sending multiple applications at the same time and the return address is the same for all applicants, you only need to provide one request form per party.

1. CHECKLIST OF DOCUMENTS YOU MUST SEND

ORIGINAL PASSPORT - with a minimum of 6 months validity & 2 blank pages. Non British passport holders must also supply UK residency evidence. **APPLICATION FORM (supplied in this pack)**

UK PASSPORT PHOTO

UK RESIDENCY - holders of EU member states must provide a copy of at least 2 of the following documents (no older than 3 months); recent utility bill & recent bank statement whilst nationals of other countries must provide a UK visa/residence permit that is valid for at least 6 months.

COPY OF HEALTH INSURANCE – Must contain the following information:

Name and address of the insurance company, phone number, name of the applicant covered by the insurance, include the coverage for the Republic of Belarus (should be written Belarus, Europe incl, Belarus or worldwide) & minimum cover of 10 000 Euros. Please do not send the entire booklet of your insurance, the certificate is sufficient.

INVITATION IN RUSSIAN - (original) from company or organization in Belarus, registered as a legal entity by the Belarusian authorities. The invitation must be printed on the official letterhead with registration number, date of issue, the full name, address & phone number of the company & bear the signature of the official with corporate seal. It must indicate the expected duration of the applicant's stay in Belarus & state the inviting party's guarantee that the invitee will abide by the rules & regulations applied to foreign citizens in the republic of Belarus

2. SERVICE OPTIONS

BELARUS BUSINESS VISA STANDARD SERVICE (£56.00 + service fee £100.00 VAT inclusive)

BELARUS BUSINESS VISA EXPRESS SERVICE (£112.00 + service fee £100.00 VAT inclusive)

3. RETURN OPTIONS

ROYAL MAIL SPECIAL DELIVERY BY 1PM (£9.50)

DHL EXPRESS (FROM £45.00)

OWN PREPAID, ADDRESSED ENVELOPE - please note that we will not return any passport via 1st class post.

PERSONAL COLLECTION - we will inform you when the passport is available for collection & book an appointment for you.

4. CONTACT DETAILS & RETURN ADDRESS

APPLICANT NAME

NAME OF CONTACT - for your security, we will only correspond with the named party on this form regarding the application

CONTACT PHONE & EMAIL

RETURN ADDRESS

5. DECLARATION

I CONFIRM ACCEPTANCE OF THE TERMS & CONDITIONS AS WELL AS THE PRIVACY POLICY FOR VISASMART TRAVEL SOLUTIONS LTD. I ACKNOWLEDGE THAT NO GUARANTEE CAN BE PROVIDED AND THAT THE DECISION RESTS WITH THE GOVERNING BODY BEING APPLIED.

SIGNATURE

INFORMATION FOR THE BELARUS VISA SERVICE

You can apply no more than 3 months before your planned arrival date. Once the embassy has begun the process, the passport will be unavailable until the process is complete.

This embassy will only process applications for UK nationals or residents.

Processing time in the embassy is usually 1 week for standard service or 2 days for express service. The embassy is closed every Wednesday which can affect express processing times. We advise that you do not confirm any flight booking until your visa has been confirmed.

The embassy will decide whether to issue your visa as a single, double or multiple entry based on the documents provided. Their decision is final and cannot be disputed. The visa validity is usually dated to correspond with your travel for up to a 30 day stay, but it can vary.

For some, a visa may not be required. In order to be visa exempt for a single stay of up to 30 days, the traveller must: Hold a passport with validity remaining of at least six months on entry & with at least one blank visa page.

Carry evidence of sufficient funds to a minimum of £20.00 per day of stay upon entry - usually a bank statement can evidence this.

Carry medical insurance cover specifically for Belarus for not less than £10,000.

Hold onward or return airline tickets & all documents required for the next destination.

Travellers must enter & exit through the border checkpoint at the Minsk National Airport only.

Those arriving into Belarus by plane from Russia or planning to leave Belarus to go to Russia, are not visa exempt & will require a visa in advance.

You must confirm with your airline in advance that boarding your flight will be permitted without a visa, as some do not allow it & conditions are subject to change.

When your documents have been received, we will check that they are correct before contacting you (via the email address provided) to confirm receipt and provide your invoice. If you prefer to send your cheque or postal order with your documents, you can, however, we request that no payment is made before we can check that everything is in order.

Payments can be made by PayPal, Bank Transfer, cheque or postal order. Please note that we do not begin to process your request until your payment has been made. All fees are per person.

When you receive the email to confirm when your documents have been received, it will contain your unique reference number. For all queries during your process, you must quote this reference number or we will not be able to provide information. This is to protect your security. We will only email with additional instruction or to confirm the return details for your passport which will contain your visa inside. You must check your visa on receipt & advise immediately if there are any queries.

You will only receive email updates if there are any delays.

For our terms and conditions, please see our website, www.visasmart.co.uk. By using our services, you are agreeing to all terms. Return methods carry their own terms and conditions. It is your own responsibility to view them on the respective service sites before making your selection.

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ ВІЗАВАЯ АНКЕТА

THE REPUBLIC OF BELARUS VISA APPLICATION FORM

1. Прозвішча/Family name 4. Пол/Sex 2. Імя/First name мужчынскі/male														
							male	Фотаздымак/Photo						
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым л	іку дзя	явочае/Ot	ther nan	nes a	nd (or)	maiden	name				□жа	ночы/fem	nale	
5. Дата нараджэння/Date of birth		6. Месца	нарадх	кэнн	я/Place (of birth								Службовыя адзнакі/
		краіна/сс	ountry				гор	ад/cit	y					For official use
day month year		вобласць		/regi	on									Дата звароту:
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ь)/Curre	ent citizen	ship(s)											
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), змены/If you changed your citizenshi	o(s) sp	ecify citize	enship(s	s) you	ı held pr	reviously	y and ir	ndicat	e dat	es of tl	he cha	nge		Падставы: □ сапраўдны пашпарт □ візавая падтрымка □ фінансавыя сродкі
8. Тып пашпарта/Туре of passport	9. 🗆	умар паш	парта/ғ	assp	ort num	ber	12.	дата Т	выда	IЧЫ/ Da	ate of i	ssue		□ фінансавыя сродкі□ страхоўка
🔲 звычайны/ordinary	10	Кім выдад	ізенгі/І	ssuin	g author	ritv	-						Щ	□ інтэрв′ю
Дыпламатычны/diplomatic	10.	тан рыдад	101/ I	JJUII	y autilUl	···y		day		onth	\	year		Рашэнне по звароту:
Службовы/official	11	Дзе выда,	пэригі/Е	Dlaco	of issue		13.	ТЭРМ	IH ДЗ	ЭЯННЯ/ Т	Valid ι	ıntıl		
🗖 іншы дакумент/other document:	11.	дос выдал	μυ∪ΠDI/ ľ	iace	บา เรรนซ						igsquare			ад
44.4								day	m	onth		year		□ адмоўнае
Адрас сталага месца жыхарства	/Perm	anent hon	ne addre	ess										Тып візы:
краіна/country				во	бласць(раён)/г	egion							□ B
горад/city				ву	ліца/stre	eet								□ C
нумар дома/building number				ну	мар ква	тэры/ар	oartmer	nt nun	nber					□ D
нумар тэлефона/phone number				e-ı	mail									Кратнасць візы:
15. Месца працы і службовы адрас/	Place	of work ar	nd work	addr	ess									□ 1
прадпрыемства/company					па	асада/р	osition							□ 2
краіна/country				во	бласць	(раён)/і	region							□ шм
горад/city				ву	ліца/stre	eet								Мэта візіту:
нумар дома/building number				ну	мар тэл	ефона/								□ транзіт
16. Катэгорыя візы/Category of visa	17.	Тып візы/	Type of	visa			18. Ke	олька	сць у	ездаў/	/Numb	er of enti	ies	□ дзелавыя стасункі□ удзел у спартыўных/
Піндывідуальная/individual		оанзітная/					□адн	-		-				культурных мерапрыемствах
□групавая/group	_	ароткатэр					Дву							□ прэса□ гуманітарная
19. Тэрмін дзеяння візы/Term of vis		оўгатэрмін ity	новая/то	ong-u	erm		ШШМ							 □ рэлігійныя стасункі
3/from		ла/until							•	знахо of sta	джанн v	IЯ/		□ з правам працы па найму
		Tid/ di itii						101 4			y			□ турызм
day month year		day	mon	th		year			days	Н				□ на вучобу□ прыватная
20. Назва запрашаючай арганізацы	і або ії		цаючай	aco6			ting org	janisa		or pers	son			□ наведванне месцаў
														пахавання — на сталае жыхарства
21. Адрас запрашаючай арганізацы	і або а	собы/Add	Iress of	inviti	ng orgai	nization	or pers	son						□ на сталае жыхарства□ службовая
														□ дыпламатычная
вобласць (раён)/region														Віза:
вуліца/street нумар дома/building number нумар кватэры/apartment number нумар тэлефона/phone number														
нумар факса/fax number e-mail										№				
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus									Сапраўдная:					
вобласць(раён)/region				ГО	горад/city								3	
вуліца/street				ну	мар дом	ıa/buildi	ing nun	nber						па
нумар кватэры/apartment number				га	сцініца/І	hotel	<u></u>	<u></u>				<u></u>		
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты														тэрмін знаходжання
														Спагнаны сбор:

штакуве ме/по мотительного політ досумент развиту месца і нату апошнета візтітуті уез, please specify dales, places and purpose of your previous visit досумент года і акульных тэрем часовата замарджання / політ досумент развиту/ригрозо of visit досумент развиту/ру/ру/ру/ру/ру/ру/ру/ру/ру/ру/ру/ру/ру	Птак/yes П не/no		Republic of Belarus	
25. Патвераций вайты ў Распубліку Беларусы на прациту бита од патвераций вайты ў Распубліку Беларусы на прациту бита од патвераций вайты ў Распубліку Беларусы на прациту бита од патвераций вайты ў Распубліку Беларусы на прациту бита од патвераций вайты ў Распубліку Беларусы на прациту бита од патвераций вайты ў Распубліку Беларусы на патвераций вайты ў Распубліку Беларусы пад адмазнасць за парушэнне беларускага закамандаўства/ Наку усы еме беларускага стражавання ў распубліку беларускага у беларускага усы еме беларускага усы еме беларускага усы еме беларускага у беларус	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
25. Папарация вата» ў Регубліку Беларусь на правилу батучага года і агульны тэржін часовага знаходжания/писков stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay 1) з/from	калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту а	пошняга візіту/if yes, please sp	pecify dates, places and pu	urpose of your previous visit
Belatus within a current year and the aggregate term of temporary stay 1 з/from				
7.3 a/mon	25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Белар Belarus within a current year and the a	усь на працягу бягучага года aggregate term of temporary st	і агульны тэрмін часоваг ay	а знаходжання/Previous stays in the Republic of
23 л/from	1) 3/from па/until	4) 3/from	па/until	
26. Ц было Вам адмоўлема ў беларускай візе або віза была анулявана/Наve your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled пачуре не/по калі так, вызначце дагу/ії уся, specify the date 27. Ц падпадалі Вы падчас ранейшага закоджання на тэрыгоры Рэспублікі Беларусь пад аджазнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Наve you ver been charged with violating the Belarusian law while in Belarus на калі так, вызначце калі/ії уся, specify when двелам where двелам мнего двелам where двелам мнего двелам where двелам where двелам мнего двелам мнего двелам мнего двелам where двелам мнего двелам мне	2) 3/from па/until	5) 3/from	па/until	
25. Ц боли Бам адмоўлема ў беларускай візе або віза была анулявана/Наve your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled irack вызычьце далуії уез, specify the date. 27. Ц падпадалі Вы падчас рэнейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, пад аджазнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Наve you ever been charged with violating the Belarusian taw while in Belarus аги так, вызычьце далуії уез, specify when	3) 3/from па/until	6) 3/from	па/until	days
In appraisal Bis nature parelibrates associated with violating the Belarusan law while in Belarus In appraisal Bis nature passelbuars энихорихония на тэрыгоры! Распублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Trak/yes	26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай	і́ візе або віза была анулявана	a/Have your Belarusian vis	
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага зажоджання на тэрыгорыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Наче уоц ечеr been charged with violating the Belarus пам while in Belarus пам учет веремення в пам вызыкам в пам	□так/yes □ не/no			
Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus	калі так, вызначце дату/if yes, specify the	date Page 1991		2002000 20 2000000 50 20000000 200000000
калі так, вызначце калі/іf yes, specify when				азнасць за парушэнне оеларускага заканадауства/
Станоўны адках на пытание не вядзе да абаважновай адмовы ў выданы візы, аднак у гэтым выпацку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядаемна інтаряю з комсурножно работнісмом with a consular officer 38. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Накче you ever been deported from any country так/уез не/по калі так, вызначце калі// уез, specify when з якой краіны/ало from which country так/уез не/по калі так, вызначце калі// уез, specify when з якой краіны/ало from which country так/уез не/по калі так, вызначце калі// уез, specify when з якой краіны/ало from which country так/уез не/по калі так, вызначце калі// уез, specify when з якой краіны/ало from which country так/уез не/по калі так, вызначце калі// уез, specify when з якой краіны/ало from which country так/уез не/по калі так, вызначце калі// уез, specify when з якой краіны/ало from which country так/уез не/по калі так, вызначце калі// уез, specify when з якой краіны/ало from which country так/уез не/по з якой краіны/ало фітану такува краіны/ало фітанурку/ руку// пітанурку// пурку// пу	□так/yes □ не/no			
правядвення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Postitive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer 28. Ц былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country так/уеь				
□так/yes □не/по калі так, вызначце калі/іf yes, specify when 1 з якой краіны/аnd from which country 29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліцы Беларусь/ Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus 31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Means available for stay in the Republic of Belarus 31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Means available for stay in the Republic of Belarus 32. Заесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання/Medical insurance information трахавая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/insurance company (name, address, phone) адарожныя чэк/Ітаче! cheques пражыванне/ассоmmodation 33. Сямейнае становішча/Marital status знаходжуся ў шлюбе/married не энаходжуся ў шлюбе/ягіріе не энаходжуся ў шлюбе/ягіріе знаходжуся ў шлюбе/тагіне знаходжуся ў шлюбе/тагіне не энаходжуся ў шлюбе/ягіріе знаходжуся ў шлюбе/тагіне не энаходжуся ў шлюбе/ягіріе знаходжуся ў шлюбе/магіне знаходжуся ў шлюбе/ягіріе знаходжуся ў падагаворы медыцынскага бдагаворы / падагаворы / падагаворы медыцынкага бдагаво	правядзення інтэрв'ю з консульскім рабо your presence is requested for an interview	отнікам/Positive answer will not v with a consular officer	necessarily affect negative	vely the consideration of a visa request, but in this case
33. Сражі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Меаns of transport avaliable for your entrance to the Republic of Belarus	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	цзь краіны/наve you ever been	deported from any count	гу
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus 31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Means available for stay in the Republic of Belarus □ наяўныя сродкі/cash □ наяўныя сродкі/cash □ даржныя чэкі/travel cheques □ завротны білет/return ticket □ даржныя чэкі/travel cheques □ заваротны білет/return ticket □ даржыванне/ассотрамыванне/ассотрамыванне/ассотрамыванне/ассотрамыванна зачана		en ia akoj	й краіны/and from which o	country
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Means available for stay in the Republic of Belarus □ наяўныя сродкі/cash □ банкаўскія чэкі/bank cheques □ крадытныя карткі/credit cards □ пражыванне/ассоmmodation 33. Сямейнае становішча/Marital status □ знаходжуся ў шлюбе/single □ знаходжуся ў цлюбе/single □ знаходжуся ў цлюбе/single □ знаходж	29. Транспартны сродак, які прадугледж	аны для ўезду ў Рэспубліку Б	еларусь/ 30. Маршрут р	pyxy/Itinerary
Меаns available for stay in the Republic of Belarus наяўныя сродкі/саsh банкаўскія чэкі/bank cheques завротны білет/return ticket завротны білет/return ticket заротны заро	Means of transport available for your e	ntrance to the Republic of Bela	rus	
наяўныя сродкі/cash			information	
даddress, pnone) даржныя чэкі/travel cheques даржныя чэкі/travel cheques даржныя чэкі/travel cheques даржныя дуалі даржныя даржны	паяўныя сродкі/cash	нкаўскія чэкі/bank cheques		
33. Сямейнае становішча/Marital status □ знаходжуся ў шлюбе/married □ не знаходжуся ў шлюбе/single □ разведзены(а)/divorced □ удавец (удава)/widow(ег) 34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth 36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names 37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s) 38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Spouse's date of birth □ □ □ □ □ □ □ □ □		•		
33. Сямейнае становішча/Marital status □ знаходжуся ў шлюбе/married □ не знаходжуся ў шлюбе/single □ разведзены(а)/divorced □ удавец (удава)/widow(er) 34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth 36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names 37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s) 38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Spouse's date of birth Spouse's date of birth wpaiна/country ropad/city soбласць (раён)/region 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Іf you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below Прозвішча/Family name Iмя/First Name Дата і месца нараджэння/Date and place of birth 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Дарожныя чэкі/travel cheques Ппр	ажыванне/accommodation		
□ знаходжуся ў шлюбе/married □ не знаходжуся ў шлюбе/single □ разведзены(а)/divorced □ удавец (удава)/widow(er) 34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth 36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names 37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s) 38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's date of birth Spouse's date of birth краіна/country горад/city вобласць (раён)/region 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below Прозвішча/Family name Імя/First Name Дата і месца нараджэння/Date and place of birth 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	33. Сямейнае становішча/Marital status		сапраудны з/valid from	па/until
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth 36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names 37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s) 38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Spouse's date of birth краіна/country горад/city вобласць (раён)/region 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Іf you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below Прозвішча/Family name Імя/First Name Дата і месца нараджэння/Date and place of birth 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	_	Tuo auavamara v umo6a/si	nglo Daganogaou	(2) /divorced
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Spouse's date of birth			35. Прозвішча мужа (ж	онкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Spouse's date of birth spaina/country ropad/city вобласць (раён)/region sassport fill in the table below Прозвішча/Family name Iмя/First Name Дата і месца нараджэння/Date and place of birth дата і месца нараджэння/Date and place of birth sasyляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва		,	, `	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Spouse's date of birth	36 Ima i juliilia imäuli myys (youvi)/Spou	sa's first and other names	37 [namanaguetpa(Li) h	(volun)/Snousa's citizanshin(s)
Spouse's date of birth	Ээт гэж гиший гисгий гужа (жолы), эроа	30 3 m3t and other names	эт гранадэлгегва(ві) г	Tyna (norm)/ spouse s emzensmp(s)
Spouse's date of birth				
вобласць (раён)/region	29 Flore veneralization and favourily	20 Magua yang syayar an aya	(wawii)/Snayaala nlaas	£ histh
day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Іf you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below Прозвішча/Family name Імя/First Name Дата і месца нараджэння/Date and place of birth 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва		39. Месца нараджэння мужа	а (жонкі)/Spouse's place o	f birth
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below Прозвішча/Family name Імя/First Name Дата і месца нараджэння/Date and place of birth 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва				
раssport fill in the table below Прозвішча/Family name Імя/First Name Дата і месца нараджэння/Date and place of birth 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Spouse's date of birth	краіна/country	ГО	рад/city
41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Spouse's date of birth day month year	краіна/countryвобласць (раён)/region	го	рад/city
Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны рassport fill in the table below	краіна/countryвобласць (раён)/region	го	рад/city
Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раssport fill in the table below	краіна/countryвобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо	го ўніце табліцу/If you are a	рад/city
Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны рassport fill in the table below	краіна/countryвобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо	го ўніце табліцу/If you are a	рад/city
Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны рassport fill in the table below	краіна/countryвобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо	го ўніце табліцу/If you are a	рад/city
непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раssport fill in the table below	краіна/countryвобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо	го ўніце табліцу/If you are a	рад/city
	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны рassport fill in the table below Прозвішча/Family name	краіна/countryвобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо	го ўніце табліцу/If you are a	рад/city
	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раssport fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая	краіна/country вобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо Імя/First змешчана ў гэтай анкеце	ўніце табліцу/If you are а Name	рад/city
анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раssport fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў.	краіна/country вобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо Імя/First змешчана ў гэтай анкеце пенне ад прадстаўлення	ўніце табліцу/If you are а Name , з'яўляецца дакладна неабходных дакумент	рад/city
пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець падчас паездкі медыцынскую	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раssport fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў. ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя	краіна/country вобласць (раён)/region ўнесены ў Ваш пашпарт, запо Імя/First змешчана ў гэтай анкеце пенне ад прадстаўлення сама папярэджаны, што, к зуюся па прыбыцці ў Рэсг	ўніце табліцу/If you are а Name , з'яўляецца дакладн неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў	рад/city
	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разѕротt fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/ Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў. ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэн	краіна/country	ўніце табліцу/If you are а Name , з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа	рад/city
страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь /	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раѕорт fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў, ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада	краіна/country	ўніце табліцу/If you are а Name , з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа /	рад/city
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раѕорот fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli	краіна/country	ўніце табліцу/If you are а Name , з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fal	рад/city
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раѕорт fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr	краіна/country	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa reding to the established procedure and leave the
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раѕорт fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/ Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr territory of the Republic of Belarus be	краіна/соuntry	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa reding to the established procedure and leave the
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that corresponds to the requirements of Belarusian legislation.	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разѕротt fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/ Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr territory of the Republic of Belarus be corresponds to the requirements of Be	краіна/соuntry	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa refusal to the established procedure and leave the refusal to have a medical insurance that
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разѕротt fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/ Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr territory of the Republic of Belarus be corresponds to the requirements of Be	краіна/соuntry	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa refusal to the established procedure and leave the refusal to have a medical insurance that
страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь /	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разѕрогт fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/ Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў, ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэн	краіна/country	ўніце табліцу/If you are а Name , з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа	рад/city
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary	Яроизе's date of birth	краіна/country	ўніце табліцу/If you are а Name , з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fal	рад/city дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разярогт fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў, ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a	краіна/country	ўніце табліцу/If you are а Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fala m also warned that if i	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разярогт fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў, ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr territory of the Republic of Belarus be	краіна/соuntry	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa reding to the established procedure and leave the
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that corresponds to the requirements of Belarusian legislation.	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разѕротt fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/ Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr territory of the Republic of Belarus be corresponds to the requirements of Be	краіна/соuntry	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa refusal to the established procedure and leave the refusal to have a medical insurance that
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that corresponds to the requirements of Belarusian legislation.	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны разѕротt fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/ Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr territory of the Republic of Belarus be corresponds to the requirements of Be	краіна/соuntry	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa refusal to the established procedure and leave the refusal to have a medical insurance that
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that corresponds to the requirements of Belarusian legislation.	Spouse's date of birth day month year 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны раѕорт fill in the table below Прозвішча/Family name 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая непраўдзівых звестак альбо адмаў ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я так анулявана ў любы момант. Я абавя пакінуць яе тэрыторыю да заканчэнстрахоўку, якая адпавядае заканада I declare that information in this appli documents may lead to withholding a may be cancelled at any time. On arr territory of the Republic of Belarus be corresponds to the requirements of Be	краіна/соuntry	ўніце табліцу/If you are a Name к, з'яўляецца дакладна неабходных дакумент алі гэтая інфармацыя публіку Беларусь ва ў Я папярэджаны аб неа / am aware that any fals mus I will register accor	дата і месца нараджэння/Date and place of birth дата і месца нараджэння/Date and place of birth ай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне аў можа служыць падставай для адмовы ва будзе прызнана недакладнай, віза можа быць станоўленым парадку аформіць рэгістрацыю і абходнасці мець падчас паездкі медыцынскую se statements or refusal to submit the necessary this information is found to be incorrect, the visa refused to the established procedure and leave the refused to have a medical insurance that